

БРЫЛАЁУСКІ летеаптіс



"Куды б че ты забройті,
Калі б не вёсакта Брылы?.."

№ 6
(148)
сакавік
2011 г.

ІНФАРМАЦЫЙНА - ГРАМАДСКІ БЮЛЕТЭНЬ

Выдаецца з мая 2006 г.

Белое полымя сакавіка



Яшчэ ляжыць пад снегавой
аблогай зылёускі шлях, а
на палях, што побач, з'яў-
ляецца нешта дзіўнае: стаяць
тырчком, нібы белае полымя,
камочкі снега і, самі халодныя,
адбіваюць сонечны свет наво-
кал. І ўкруг іх, аж да самай
травы, шырэюць цёплыя пля-
мы, адкуль, як здаецца, і пачы-
нае дыхаць зямля сакавіцкім
водарамі -- і ўсё ніяк не можа
надыхацца пасля праніzlівых
лютаўскіх завей...

Мікола ЯЦКОЎ.



17/03/2011



Аслу пяняелі!

Ветлівасць разнастайных дзяржаўных служб робіцца, на здзіўленне, нормай нашага жыцця. Напрыклад, напярэдадні 30 сакавіка 2011 года з “Райэнерга” ва ўсе брылёўскія ўстановы, якія яшчэ тут засталіся, паступіла тэлефанаграма аб tym, што ў гэты дзень з 12.00 да 17.00 у сувязі з правядзеннем рамонтных работ будзе мець месца адключэнне электрычнасці. І на самой справе -- прыехалі, адключылі рубільнік і памянялі драўляныя слупы на бетонныя. Прычым, уклаліся ў адведзены час. Атрымліваецца, што і слупы пайсталі, і мы, як кажуць, аслупяняелі -- па-добрачу здзіўляючыся новым павевам нашага жыцця.



10 гадоў сяброўства

Опоўнілася 10 гадоў, як мы пераступілі парог мінскай кватэры ў доме № 36 па вуліцы К. Маркса, дзе жыве народны паэт Беларусі Ніл Сымонавіч Гілевіч. Ён сустрэў нас вельмі ветліва, бо юж ведаў, што я напісаў на ягоныя вершы калі трывалаці песен. Ніл Сымонавіч з удзячнасцю прыняў ноты песен і іх гучанне на аўдыёкасете -- і, як потым выясцілася, даволі часта ўключаў гэтую касету, слыхаючы яе раз за разам.

І была цікавая размова пра літаратуру, пра песеннасць беларускага народа, пра асаблівасці народнай самасвядомасці.



Ніл Гілевіч і Ала Яцкоа. 29 сакавіка 2001 г.

Ніл Гілевіч
ПОВЯЗЬ

Вершы і песні

Маги новасці
сабрали лічно-
вым -- на добрач
зноўніцтва ё
творчую працу.


28.3.01. *Nil Gilevich*
МИНСК
«МАСТАКАЙ ЛІТАРАТУРА»
1987

Навокал узляталі амаль да столі шафы з кнігамі, а коўдра з выявай старажытнай “Пагоні”, накінутая на спінку крэсла, сагравала і настройвала на нешта эпічнае. І невыпадкова свой першы аўтограф паэт падпісаў на кнізе “Повязь” -- бо неяк мы знайшліся ў гэтым жыцці, звязаўшы Мінск і Брылі нябачнымі нябеснымі струнамі творчага натхнення.

Мікола ЯЦКОЎ

Корч і памяць

Не так даўно кіраўніцтва Кадзінскага сельсавета атрымала вось гэты ліст з Барысюка: “Здраствуйте! Мой отец - Порфенов Трафим Иванович 1890 г. р., уроженец д.Харьковка Чауского района. Был участником Первой мировой войны. После революции принимал участие в строительстве нового государства, работал всю трудовую жизнь в колхозе. На момент начала Великой Отечественной войны по возрасту в армию призван не был. Во время акупації жил в деревне Харьковка и, хоть я еще была мала, но помню, что он был связан с партизанами и передавал им какие-то сведения. Перед освобождением города Могилёва жителей деревни Харьковка немцы выгнали в беженцы в деревню Брылы на принудительные рабо-



ты (рытьё окопов и других оборонительных сооружений). И находились мы там до освобождения нашими войсками. Но отец не дождался 4 дня до освобождения - умер от голода и тифа. Похоронен он был на местном кладбище в деревне Брылы в 1944 году.

Как мы узнали, после урагана могила отца была повреждена. Убедительная просьба: уберите, пожалуйста, корч и поправьте могилу. Высылаю фотографию своего отца.

С уважением, Журавкова
Мария Трафимовна”.

Старшыня выканкама Кадзінскага сельсавета В.М.Васкабойнікай ведае пра гэту праблему і паведаміў, што патрэбныя работы будуть зроблены восенню пасля збору ўраджаю -- каб тэхніка змагла пад'ехаць да могілак.



Тут без спецыяльнай тэхнікі не абысціся...



Ушанаванне святыні



Белыничская икона Божией Матери

Чудотворная икона, издавна почитаемая католическим, православным и униатским населением восточной части Беларуси.

Существуют различные предания, повествующие об истории иконы. В одном говорится о том, что после разгрома Киева татарами войсками Батыя несколько монахов, взяв с собой древнюю икону византийского письма, ушли, спасаясь, в леса. Свой долгий путь они завершили на возвышенности у реки Друть — правом притоке Днепра, где и основали церковь св. Ильи Пророка и мужской монастырь. Уже в первую ночь на выбранном месте от иконы начал исходить необычный свет. Чудо повторялось и в последующие ночи, ставшие от исходящего света белыми. В память об этом чуде местечко, где был основан монастырь, якобы и получило название Белыничи (Белыночи).

По другому, католическому, преданию икона явилась в кarmелитском Белыничском монастыре чудесным образом. Монахи безуспешно пытались найти в окрестных местах художника, способного написать икону Божией Матери. Отчаявшись, они обратились с молитвой к Богу, и вслед за тем в монастыре появился ангел в образе юноши-помника, который назвал себя художником и, пока монахи пели молитву Богородице, написал на доске лики Богоматери и Младенца Христа несказанной красоты.

27

сакавіка 2011 года ў магілёўскім касцёле святога Станіслава адбылося пасяджэнне клуба каталіцкай інтэлігенцыі. Прысутнічаў ксёндз Раман Факсінскі і госьці з Мінска -- старшыня Беларускага рэспубліканскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і навуковы супра-



Пасяджэнне клуба

цойнік Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь Зміцер Яцкевіч.

Мэта сходу - утварэнне арганізацыйнага камітэта па святкаванню 250-годдзя каранавання іконы Бялыніцкай Божай Маці.



Ксёндз Раман Факсінскі, Антон Астаповіч, Зміцер Яцкевіч і Мікола Яцкоў пад поглядам папы Яна Паўла II

А.Астаповіч распавёў аб працы па ўзнаўленню будынка касцёла ў Магілёўскай вобласці, у прыватнасці, у вёсцы Княжыцы Магілёўскага раёна і ў вёсцы Расна Дрыбінскага раёна.

З.Яцкевіч даў гістарычную даведку аб магілёўскіх касцёлах, аб сваіх пошуках у польскіх архівах і распавёў аб гісторыі іконы Бялыніцкай Божай Маці.

На пасяджэнні было вырашана ўтварыць арганізацыйны камітэт у складзе 7 чалавек і правесці святкаванне на працягу тыдня, пачы-





Удзельнікі пасяджэння мастак Фёдар Кісялёў з жонкай Уладзіславай

наючы з 17 верасня. У рамках свята ў плануеца арганізація “Магілёўская каталіцкая чытанні” з навуковымі дакладамі (у Марілёве і Бялынічах), выступленні запрошаных рэлігійных харовых калектываў, а таксама зладзіць пілігрымку (хросны ход) у Бялынічы.

Напрыканцы пасяджэння паэт Мікола Яцкоў, стоячы пад партрэтам папы Яна Паўла II, прачытаў прысвечаны яму верш “Святы айцец сказаў: “Ня бойцеся!..” і перадаў ксёнду Р. Факсінскаму сваю кнігу “Кракаўская сшытка”, выказаўшы пажаданне, каб гэтая кніга па магчымасці была перакладзена на польскую мову -- дзеля ўзмацнення сяброўскіх стасункаў паміж Магілёвам і Кракавам. Айцец Раман выказаў згоду і паабяцаў зрабіць пэўныя заходы ў гэтым накірунку.

Пасля пасяджэння вядомы беларускі мастак Фёдар Кісялёў запрасіў да сябе ў майстэрню. Яна месціца на другім паверсе старажытнага будынка і глядзіць сваімі высокімі вокнамі на Мураўёўскі сквер што побач з драматычным тэатрам. Госці з задавальненнем агледзелі мастацкія работы, паслушалі цікавы аповед гаспадара майстэрні пра яго творчы шлях і пошуки свайго “я” ў шматколерным віхуры сучаснага мастацтва. А Мікола Яцкоў, натхнёны сустрэчай, прапанаваў прысутным свой новы верш:

*Наканаваны дзень сакавіка...
Яцкевіч, Астаповіч, Кісялёў...*

*Размоў невыпадковая рака,
І повязь не сказаных сёння слоў...*

*А за акенцам – Мураўёўскі сквер...
Ідзе вясна і не спыніць яе ніколі...
Усё будзе добра, сябра, ты павер,
Хоць, як здаецца, усё і мімаволі...*

“Усё будзе добра”... Менавіта гэтыя слова будуць акрыляць усіх тых, хто пачаў падрыхтоўку да светлага ве-раснёўскага свята. Давайце пажадаем ім поспехаў на гэтым шляху!

Аліна САВІЦКАЯ.



Рэпрадукцыя акварэлі Фёдара Кісялёва
“Вясна ў Падніколлі”

Белыничские чудеса

В этом году исполняется 250 лет, когда официально Папой Римским образ Божией Матери Белыничской был коронован. В Рим был доставлен огромный список чудес и исцелений, полученных людьми от иконы. И с того момента в 1761 г. на голове Богородицы появилась корона, украшенная бриллиантами. После коронации икона стала общей святыней христиан Белой Руси. Ее называли «Русской Ченстоховой», и в Белыничах шли толпы паломников. Даже верующие, которые шли на молитву в Киев из разных мест Беларуси, считали своим долгом прежде побывать у Белыничской иконы. Прекрасный лик Богородицы, по свидетельству летописцев, в течение года переоблачался в 12 серебряных и золоченных риз. Со скрипетром в одной руке и Младенцем Христом в другой Божья Матерь выглядела настоящей Царицей Вселенной.

Священники рассказывают, что чудотворная сила иконы Белыничской Божьей Матери необы-

чайная: достаточно только подумать о ней и попросить помочи, чтобы снизошла благодать.

В брошюре «Чудесные случаи исцелений, произошедших от Белыничской иконы» описаны, например, такие случаи. В 1889 году в деревне Заполье на Червенщине загорелся сельский дом. Огонь вот-вот должен был перекинуться на соседнюю хату, где крестьянин Франц Дашкевич вместе со всей семьей слезно молился у иконы Белыничской Божьей Матери о спасении. Его дом удивительным образом уцелел, а хозяин исполнил свое обещание поклониться иконе в самих Белыничах.

Некий могилевский чиновник по дороге заболел холерой и его чуть живого дотянули на рассвете до храма в Белыничах. Больной переполз порог и потерял сознание, но уже после службы встал на ноги и пошел на поправку.

Жена мещанина со Смоленщины рожала мёртвых младенцев, и только после того как дала обет каждый год бывать в Белыничах и поклоняться чудотворной иконе, женщина родила здоровых детей.

Батура обещает "жёсткие меры" за приписки в сельском хозяйстве



«Нужны самые жесткие меры за приписки в сельском хозяйстве, необходимо очень серьезно разбираться с приписками», - заявил председатель Минского облисполкома Борис Батура на заседании Миноблисполкома,

«Попробуйте теперь хоть раз приписать. Я вас предупреждаю, что в

любом деле нужен порядок и честность», - обратился Б.Батура к присутствующим на заседании председателям райисполкомов и другим чиновникам.

«**То, что приписки в Минской области были и в прошлом году, это всем понятно. Но почему об этом молчали Госконтроль, правоохранительные органы?**», - сказал Б.Батура.

При этом он отметил необходимость повышения роли контрольно-ревизионных служб.

«Контрольно-ревизионные службы должны работать на упреждение, работать так, чтобы потом не привлекали лиц к уголовной ответственности», - сказал Б.Батура, добавив, «если вы заботитесь о своих кадрах, то должны заботиться о том, чтобы эффективно, а главное результативно проходила работа контрольно-ревизионных служб. А если результаты ревизионных проверок мы прячем под сукно - толку не будет, а наоборот - последует развитие этого вида преступлений», - сказал Б.Батура, имея в виду коррупционные преступления и приписки.

«**Должен быть порядок во всем. Порядок и больше ничего. И тогда вы, мужики, будете спать спокойно**», - подчеркнул председатель Миноблисполкома. От также коснулся ситуации с госзакупками мяса и нарушениями в этой сфере. «**А если одному сказано: «Вези мясо на мясокомбинат», а он везет его «налево», нужно незамедлительно бить по рукам**», - подчеркнул он.

Б.Батура также затронул тему с приобретением и строительством жилья чиновников.

«**Я понимаю, что нужно строить жилье, но не лезьте вы через подставных лиц, действуйте легально. Берите кредиты и стройте легально, чтобы можно было людям открыто сказать: вот мои доходы**», - сказал он, обращаясь к присутствующим.

(Интерфакс-Запад)

Кого нужно сократить?

Министр финансов Андрей Харковец предложил сократить в целях экономии 10 - 15% работников социальной сферы. Вот как откликнулись на это предложение...

...**Михаил ЧИГИРЬ, бывший Премьер-министр:**



«У учителей все просчитано, сколько учеников на учителя. Другое дело, что чиновников в стране слишком много, начиная с банков, министерства. Что, нам нужно такое Министерство экономики, которое у нас есть? Конечно, нет. А куда же учителей сокращать? Там некого сокращать!»

Что же касается чиновников, то по словам М.Чигирия, «дело не в том, сколько у нас министерств, а в том, сколько в министерствах и подчиненных им ведомствах чиновников. Раньше везде были райкомы партии, сейчас их нет, зато райисполкомы так разрослись, что им места не хватает, повсеместно новые здания возводят».

...**Александр СОСНОВ, бывший министр труда:**



«Нужно сокращать министерства, я полностью согласен. Но они не хотят сокращать главное. Я бы, например, сократил на 100 тысяч количество белорусских милиционеров. Вот это была бы реальная экономия - более миллиарда долларов в год. А они, видимо, начнут врачей и учителей сокращать. Было 25 учеников в классе на учителя, а станет 35 - 40. Кому будет лучше?»

...**Георгий БАДЕЙ, председатель бизнес-союза предпринимателей и нанимателей:**



«Вопрос сокращения численности госаппарата не является первостепенным. Давайте проанализируем: чем занимаются чиновники? Если они продолжат, как раньше, доводить прогнозные показатели и контролировать их выполнение, то такой аппарат вообще не нужен. Если бы он работал на созидание, на упрочнение экономики, может быть, его надо было бы еще и увеличивать в несколько раз. Иными словами, дело не в размере госаппарата, а в его эффективности».

(svaboda.org)



БРЫЛЁУСКАЯ БІБЛІЯТЭКА

ІНФАРМУЕ



“КАК ЗОВУТ МОЕГО АНГЕЛА?”

Притча

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
- Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Он скажет тебе всё.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его *мама*!



Дзяржальная газета

КОМІН

Коміну надавалася вялікая ўвага. Лічылася, што з коміну вылятаюць і праз яго прылятаюць нячысная сіла, душы памерлых продкаў, хваробы, доля-нядоля і г.д.

► У памінальныя дні, якія наладжваліся на працы года, комін адкрывалі, каб душы продкаў маглі трапіць у хату і пачаставацца тым, што гаспадары спецыяльна пакінулі на



стале на ўсю ночь. Калі ў хаце нехта паміраў, комін закрывалі, а дзвёры адчынялі, каб душа “не вылецела” ў комін і не дасталася д'яблу.

► Пры набліжэнні навальніцы неабходна было абавязкова закрыць комін, каб нячысцікі не трапілі ў хату і Ілля-грамавержац не стук-

нуў маланкай у хату.

► Калі ў хаце была цяжарная жанчына, імкнуліся на працы дні і ночы трymаць комін зачыненым.

► Калі гублялася хатняя жывёла, гаспадыня клікала яе менавіта праз комін, лічылася, што невядомая сіла, якая ахоўвае хату, верне згубленую жывёлу дадому.

► Па стане полымя ў печы, паддувале ці вугельчыках у ёй прадказвалі надвор’е:

- моцная цяга -- на мароз, слабая -- да адлігі.
- чырвонае полымя -- да маразоў, белае -- на сырое надвор’е;
- полымя ў печы трашчиць -- да моцных марозоў; міргае -- да дажджу.

Акрамя гэтага печ была пэўным інфарматарам для ведаючых людзей:

- з печы выпаў вугельчык -- чакай злоснага госця;
- у печы штосьці “ухае” -- хтосьці пойдзе з хаты;
- цагліна выпала -- род страціць некага з жанчын.



Цытата

Падтрымаць добрым словам чалавека, які трапіў у бяду, гэта жа важна, як своечасова пераключыць стрэлку на чыгуначным пуці: усяго адзін дзюйм аддзяляе катастрофу ад плаўнага і бяспечнага руху.

*Генры Уорд Бічэр (1813-1887),
амерыканскі грамадскі дзеяч.*



Неизвестный автор **ЕСЛИ ЧЁРНЫЕ ДНИ...**

Если черные дни
в подворотне стоят...
Если кажется мрак
на года...
Если слышишь слова --
что ни слово, то яд...
Не пугайся -- еще не беда!..


Если друг закадычный тебе изменил
И погиб для тебя навсегда,
Это страшно, конечно, но, ты извини, --
Это тоже еще не беда!
Если вышла любовь
в приоткрытую дверь
И ушла неизвестно куда,
Прихватив твое сердце, ты все же поверь,
Что и эта беда -- не беда.

Если, видя закат, не замрешь не дыша,
Если дождик -- лишь только вода,
Если петь и страдать разучилась душа --
Вот уж это беда так беда!



Старонку падрыхтавала бібліятэкар Брылёускай сельской бібліятэкі Юлія ЯЦКОВА





Мікалай Ільіч Лусцянкоў (1947-2011)

24 сакавіка 2011 года на 65-м еўнай Мяшковай, і 7 кастрычніка 1970 года з'явілася новая сям'я Лусцянковых. Нарадзіліся дзеци Васіль і Вольга, а потым і ўнучкі Каця і Юля сваімі звонкімі галасамі лагодна кляліся на дзядуліна сэрца.

Ён нарадзіўся 9 лютага 1947 года ў вёсцы Дубінка Магілёўскага раёна ў сям'і Іллі і Аляксандры Лусцянковых. З маленства вызначаўся працалюбівасцю, таму пасля заканчэння Нядашаўскай школы паступіў у магілёўскае вучылішча № 58, вывучыўся там на машыністабульдазерыста і застаўся верным гэтай складанай професіі на ўсё жыццё. Працеваў на магілёўскім “Лаўсане”, потым на домабудаўнічым камбінаце, а з 1991 да 2007 года быў у Расіі, дзе таксама спатрэбліся яго працевітая рука.

А нашы Брылі з'явіліся ў біяграфіі Мікалая Ільіча таму, што напрыканцы 60-х гадоў ён пазнаёміўся з Тамарай Васіль-

ікай 1970 года з'явілася новая сям'я Лусцянковых. Нарадзіліся дзеци Васіль і Вольга, а потым і ўнучкі Каця і Юля сваімі звонкімі галасамі лагодна кляліся на дзядуліна сэрца.

Былі на гэтым жыццёвым шляху розныя выпрабаванні, але Мікалай Ільіч заўёды імкнуўся пераадолець складанасці і верыў у тое, што праца і разум -- галоўныя ўласцівасці чалавека. Ён упэўнена ішоў па жыцці, меў дабразычлівы погляд на ўсё існуючае і без шкадавання дзяліўся з усімі шырокімі памкненнямі сваёй нястомнай душы. І гэта застанецца ў нашай удзячнай памяці

**Бывай, Мікалай Ільіч!..
АДНАВЯСКОЎЦЫ.**



З аўсёды прыемна было назіраць як працеваў Тамара Васільеўна і Мікалай Ільіч Лусцянковы -- па-сялянскі упэўнена і з ясным разуменнем вялікай неабходнасці давесці ўсё да ладу, да парадку. І ў гэтым -- ад вечная беларуская сутнасць, без якой нас бы ўжо даўно не было на гэтай зямлі...

Фота 8.07.2009 г.



Усе нумары «Брылёўскага летапісу» можна знайсці на старонках
Беларускай Інтэрнэт-бібліятэкі “Камунікат”
http://kamunikat.org/bryleuski_letapis.html

“БРЫЛЁЎСКІ ЛЕТАПІС”
Інфармацыйна-грамадскі бюлетэнь
в.Брылі Магілёўскага раёна
Магілёўская вобласць,
Рэспубліка Беларусь.
Заснавальнік - М.А.Яцкоў

Адказны за выпуск -
Мікалай Адамавіч ЯЦКОЎ
Адрас: 213107 Магілёўскі раён, в.Брылі,
вул. Юблейная 6 - 7
тэл. маб. +375293732886
e-mail: bryli@mail.ru

Матэрыялы друкуюцца на мове аўтара.
Звязстана і надрукавана
на ўласным аbstаляванні.
Падрыхтавана да друку 31.03.2011. 21.00.
Наклад 100 асобнікаў.
Распаўсюджваецца бясплатна.

У афармленні лагатыпу назывы выдання выкарыстана верш Міколы Шабобіца